

## ПЕРШАЕ ПАСЛАНЬНЕ ДА КАРЫНЦЯНАЎ АПОСТАЛА ПАЎЛА

**1** Павал, з волі Божай пакліканы апостал Ісуса Хрыста,  
і Састэн, брат, —

**2** царкве Божай, якая ў Карынцые, асьвячоным у  
Хрысьце Ісусе, пакліканым съвятым з усімі, якія  
прызываюць імя Господа нашага Ісуса Хрыста ў-ва  
ўсякім месцы, у іх і ў нас:

**3** ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Господа  
Ісуса Хрыста.

**4** Заўсёды дзякую Богу майму за вас з прычыны ласкі  
Божае, дадзенае вам у Хрысьце Ісусе,

**5** бо ўсім вы ўзбагаціліся ў Ім, усякім словам і ўсякім  
веданьнем, —

**6** бо съведчанье Христовае съцверджана ў вас, —

**7** так што вы ня маецце нястачы ані ў якім дары,  
чакаючы адкрыцця Господа нашага Ісуса Хрыста,

**8** Які і ўгрунтуе вас да канца быць бездакорнымі ў  
дзень Господа нашага Ісуса Хрыста.

**9** Верны Бог, праз Якога вы пакліканыя ў супольнасць  
Сына Ягонага Ісуса Хрыста, Господа нашага.

**10** Малю вас, браты, у імя Господа нашага Ісуса Хрыста,  
каб усе вы казалі тое самае, і не было між вамі  
падзелаў, але каб вы былі злучаны ў тым самым  
розуме і ў той самай думцы.

**11** Бо паведамлена мне ад Хлоіных пра вас, браты мае,  
што між вамі ёсьць сваркі.

**12** А кажу пра тое, што кожны з вас кажа: «Я —  
Паўлавы», «А я — Апалёсавы», «А я — Кіфавы»,  
«А я — Христовы».

**13** Ці разъдзяліўся Хрыстос? Ці Павал быў укрыжаваны за вас? Ці ў імя Паўла вы былі ахрышчаныя?

**14** Дзякую Богу, што я нікога з вас не ахрысьціў, акрамя Крыспа і Гая,

**15** каб не сказаў хто, што я хрысьціў у маё імя.

**16** Ахрысьціў я таксама дом Стэфана, а ці ахрысьціў яшчэ каго, ня ведаю.

**17** Бо Хрыстос паслаў мяне не хрысьціць, але дабравесціць, і ня ў мудрасьці слова, каб не прынізіць крыжа Христовага.

**18** Бо слова пра крыж для тых, якія гінуць, ёсьць глупства, а для нас, якія ідуць на збаўленыне, — сіла Божая.

**19** Бо напісана: «Загублю мудрасьць мудрых і розум разумных адкіну».

**20** Дзе мудры? Дзе кніжнік? Дзе дасьледчык гэтага веку? Ці не зрабіў Бог мудрасьць съвету гэтага глупствам?

**21** Бо калі съвет праз мудрасьць не пазнаў Бога ў мудрасьці Божай, спадабалася Богу праз глупства пропаведзі збавіць тых, якія вераць.

**22** Бо і Юдэі просяць знакаў, і Грэкі шукаюць мудрасьці;

**23** а мы абвяшчаем Хрыста ўкрыжаванага, для Юдэяў — згаршэнье, а для Грекаў — глупства,

**24** а для тых, якія пакліканыя, і Юдэяў, і Грекаў, — Хрыста, Божую сілу і Божую мудрасьць.

**25** Бо тое, што дурное ў Бога, мудрэйшае за людзей, і тое, што слабое ў Бога, дужэйшае за людзей.

**26** Бо паглядзіце, браты, на пакліканыне вашае, што ня шмат [сярод вас] мудрых паводле цела, ня шмат магутных, ня шмат высакародных,

**27** але Бог выбраў дурноту съвету, каб асароміць

мудрых, і слабое съвету выбраў Бог, каб асароміць магутных,

**28** і бязроднае съвету, і пагарджанае, і тое, што ёсьць нічым, выбраў Бог, каб зынішчыць тое, што нечым ёсьць,

**29** каб ніводнае цела не хвалілася перад Ім.

**30** А вы з Яго ў Хрысьце Ісусе, Які стаўся для нас мудрасьцю ад Бога, і праведнасьцю, і асьвячэннем, і адкупленнем,

**31** каб было, як напісана: «Хто хваліцца, няхай у Госпадзе хваліцца».

## 1 Кар 2

**1** I я, прыйшоўши да вас, браты, прыйшоў прапаведваць вам съведчанье Божае ня ўзвышанным словам ці мудрасьцю,

**2** бо я судзіў ня ведаць у вас нічога, акрамя Ісуса Хрыста, і Таго, Які ўкрыжаваны.

**3** I быў я ў вас у немачы, і ў страху, і ў вялікім трымценыні.

**4** I слова маё, і пропаведзь мая былі не ў пераканаўчых словах чалавечас мудрасьці, але ў выяўленыні Духа і сілы,

**5** каб вера ваша была ня ў мудрасьці чалавечай, але ў сіле Божай.

**6** А мудрасьць мы гаворым сярод дасканалых, але мудрасьць ня гэтага веку і не князёў гэтага веку, што зынішчающа,

**7** але гаворым мудрасьць Божую, якая ў тайне, скаваную, якую прадвызначыў Бог перад вякамі на славу нашую,

**8** якое ніхто з князёў веку гэтага не зразумеў, бо калі б зразумелі, дык не ўкрыжавалі б Господа славы.

**9** Але як напісана: «Вока ня бачыла, і вуха ня чула, і не ўзыходзіла на сэрца чалавека тое, што Бог прыгатаваў тым, якія любяць Яго».

**10** А нам Бог адкрыў праз Духа Свайго, бо Дух усё дасъледуе, і глыбіні Божыя.

**11** Бо хто з людзей ведае, што ў чалавеку, акрамя духа чалавечага, які ў ім? Гэтак і таго, што ў Бога, ніхто ня ведае, акрамя Духа Божага.

**12** А мы атрымалі ня духа съвету, але Духа, Які ад Бога, каб ведаць, што падараўана нам ад Бога.

**13** І гэта мы гаворым ня словамі, якімі навучыла мудрасць чалавечая, але якіх навучыў Дух Святы, параўноўваючы духоўнае з духоўным.

**14** А душэўны чалавек ня прыймае таго, што ад Духа Божага, бо гэта глупства для яго, і ня можа зразумець, бо пра гэта судзіцца духоўна.

**15** А духоўны судзіць усё, сам жа ён нікім ня судзіцца.

**16** Бо хто зразумеў розум Господа, што будзе [нешта] даводзіць Яму? А мы маём розум Хрыстовы.

## 1 Кар 3

**1** І я ня мог гаварыць вам, браты, як духоўным, але як цялесным, як немаўлятам у Хрысьце.

**2** Я пайў вас малаком, а не [карміў] ежай, бо вы былі яшчэ нямоглыя, дый цяпер яшчэ нямоглыя.

**3** Бо вы яшчэ цялесныя. Бо калі між вами зайдраесьць, сваркі і нязгода, дык ці не цялесныя вы і ці не пачалавечаму ходзіце?

**4** Бо калі адзін кажа: «Я — Паўлавы», а другі: «Я — Апалёсавы», ці не цялесныя вы?

**5** Хто Павал? Хто Апалёс? Яны толькі служыцелі, праз якіх вы паверылі, і кожны такі, як даў Госпад.

**6** Я пасадзіў, Апалёс паліваў, але расьціў Бог.

**7** Так што ані той, які садзіў, ані той, які паліваў, ня ёсьць некім, але Той, Які дае расьці, — Бог.

**8** А хто садзіць і хто палівае, ёсьць адно, і кожны атрымае сваю нагароду паводле сваёй працы.

**9** Бо мы — супрацоўнікі Божыя, а вы — Божая ніва, Божая пабудова.

**10** Я, паводле дадзенай мне ласкі Божай, як мудры будаўнічы, залажыў падмурак, а другі будзе [на ім]. Кожны няхай глядзіць, як будзе.

**11** Бо ніхто ня можа залажыць іншага падмурку, апрача па스타ўленага, які ёсьць Ісус Хрыстос.

**12** А калі хто будзе на гэтым падмурку з золата, срэбра, каштоўных камянёў, дрэва, сена, саломы, —

**13** работа кожнага выявіцца; бо дзень пакажа, таму што ў вагні адкрываецца, і агонь выспрабуе работу кожнага, якая яна ёсьць.

**14** Калі чыя работа, якую ён будаваў, застанецца, той атрымае нагароду.

**15** Калі чыя работа згарыць, той згубіць яе, сам жа будзе збаўлены, але так, як праз вагонь.

**16** Ці вы ня ведаецце, што вы — бажніца Божая, і Дух Божы жыве ў вас?

**17** Калі хто зьнішчыць бажніцу Божую, таго зьнішчыць Бог, бо бажніца Божая съятая, а гэтая [бажніца] — вы.

**18** Ніхто няхай ня зводзіць сам сябе. Калі хто з вас думае быць мудрым у гэтым веку, няхай будзе дурным, каб быць мудрым.

**19** Бо мудрасьць съвету гэтага ёсьць глупства перад Богам, бо напісана: «Ён ловіць мудрых у падступнасці іхняй».

**20** I зноў: «Госпад ведае думкі мудрых, што яны марнія».

**21** Так што ніхто няхай ня хваліцца між людзей, бо ўсё вashaе:

**22** ці Павал, ці Апалёс, ці Кіфа, ці съвет, ці жыцьцё, ці съмерць, ці цяперашняе, ці будучае, — усё вashaе;

**23** вы ж — Хрыстовыя, а Христос — Божы.

## 1 Кар 4

**1** Гэтак няхай лічаць нас людзі за паслугачоў Хрыстовых і за аканомаў тайнаў Божых.

**2** Ад аканомаў жа, урэшце, вымагаеца, каб кожны быў знайдзены верным.

**3** Для мяне малая [рэч], як судзіце пра мяне вы ці іншыя людзі; але я і сам не суджу сябе.

**4** Бо хоць нічога ня ведаю за сабою, але ў гэтым я не апраўданы. Госпад — Той, Які судзіць мяне.

**5** Так што не судзіце перад часам, пакуль ня прыйдзе Госпад, Які і асьветліць схаванае ў цемры, і выявіць намеры сэрцаў; і тады кожнаму будзе пахвала ад Бога.

**6** А гэтае, браты, аднёс я да сябе і Апалёса дзеля вас, каб вы ад нас навучыліся ня думаць больш за тое, што напісана, каб не ганарыліся адзін перад адным.

**7** Бо хто адзначае цябе? Што ты маеш, чаго не атрымаў? А калі атрымаў, нашто хвалішся, як быццам не атрымаў?

**8** Вы ўжо насыціліся, ужо сталіся багатымі, бяз нас валадарыце. І калі б вы так валадарылі, каб і нам з вами валадарыць!

**9** Бо я думаю, што Бог нас, апосталаў, паставіў за апошніх, быццам на съмерць асужданых, бо мы сталіся відовішчам для съвету, для анёлаў і для людзей.

**10** Мы дурныя дзеля Хрыста, а вы мудрыя ў Хрысьце; мы — слабыя, а вы — дужыя; вы — слайныя, а мы

— без пашаны.

**11** Да цяперашнэ гадзіны мы галодныя, і сасмаглыя, і голыя, і б'юць нас, і туляемся,

**12** і працуем, робячы сваімі рукамі. Зьневажаныя, мы дабраслаўлем; перасьледаваныя, мы церпім;

**13** абражаютъ нас, мы молімся; мы сталіся, як адкіды гэтага съвету, як съмецьце для ўсіх да цяпер.

**14** Не каб пасароміць вас, пішу гэтае, але як улюбёных дзяцей маіх настаўляю.

**15** Бо хаця вы маецце дзесяць тысячаў выхавацеляў у Хрысьце, але ня шмат бацькоў, бо я нарадзіў вас у Хрысьце Ісусе праз Эвангельле.

**16** Дык малю вас: будзьце маймі пераймальнікамі.

**17** Дзеля гэтага я паслаў да вас Цімафея, які ёсьць дзіця маё ўлюбёнае і вернае ў Госпадзе, які нагадае вам шляхі мае ў Хрысьце, як я паўсюль у-ва ўсякай царкве навучаю.

**18** А як я не прыходжу да вас, некаторыя ўзганарыліся,

**19** але я хутка прыйду да вас, калі Госпад захоча, і даведаюся ня слова ганарліўцаў, а сілу,

**20** бо Валадарства Божае ня ў слове, але ў сіле.

**21** Што хочаце? [Каб я] з кіем прыйшоў да вас ці з любоўю і духам ціхасці?

## 1 Кар 5

**1** Паўсюль чуваць, што ў вас распуста, і такая распуста, пра якую ня кажуць у паганаў, што [нехта] мае жонку свайго бацькі.

**2** I вы ўзганарыліся, і ня плачаце шмат, каб узяты быў спасярод вас той, хто зрабіў гэткую рэч?

**3** Бо я, адсутны целам, але прысутны духам, ужо прысудзіў, як прысутны, таго, хто гэткае зрабіў,

**4** сабраўшыся разам у імя Господа нашага Ісуса Хрыста і з духам маім, сілаю Господа нашага Ісуса Хрыста,

**5** аддаць такога шатану на зынішчэнне цела, каб дух быў збаўлены ў дзень Господа Ісуса.

**6** Няма добраі пахвалы вашай. Хіба вы ня ведаеце, што малая кісьля ўсё цеста квасіць?

**7** Дык ачысьціце старую кісьлю, каб быць вам новым цестам, бо вы прэсныя, бо Пасха наша, Хрыстос, заколены за нас.

**8** Так што будзем съяткаваць не са старою кісьлю, ня з кісьляй ліхоты і зласлівасці, але з праснакамі шчырасці і праўды.

**9** Я пісаў вам у пасланыні ня мець справы з распусьнікамі.

**10** І не наогул з распусьнікамі гэтага съвету, ці хціўцамі, ці рабаўнікамі, ці ідалапаклоньнікамі, бо вам трэба было хіба выйсьці з гэтага съвету,

**11** але я пісаў вам цяпер ня мець справы з тым, хто, называючыся братам, ці распусьнік, ці хцівец, ці ідалапаклоньнік, ці абмоўнік, ці п'яніца, ці рабаўнік; з гэтакім і ня есьці разам!

**12** Бо што мне судзіць тых, якія звонку? Ці ня тых, якія пасярод, судзіце вы?

**13** А тых, якія звонку, будзе судзіць Бог. Дык выкіньце злыдня спасярод вас.

## 1 Кар 6

**1** Як адважваеца хто з вас, маючи справу з другім, судзіца перад няправеднымі, а не перад съвятымі?

**2** Ці вы ня ведаеце, што съвятыя будуць судзіць съвет?

А калі вамі будзе суджаны съвет, няўжо вы ня вартыя судзіць рэчы малыя?

**3** Ці вы ня ведаеце, што мы будзем судзіць анёлаў, ня толькі [справы] жыцьцёвыя?

**4** Дык вы, калі маеце судзіцца адносна [справаў] жыцьцёвых, стаўляйце [судзьдзямі] тых, хто пагарджаны ў царкве.

**5** На сорам вам кажу: няўжо няма між вамі ніводнага мудрага, які можа рассудзіць між братамі сваімі?

**6** Але брат з братам судзіцца, і гэта перад бязъвернымі.

**7** Дык тое ўжо вялікі ўпадак для вас, што вы маеце суды між сабою. Чаму вам ня лепш быць пакрыўджанымі? Чаму вам ня лепш мець шкоду?

**8** Але вы самі крываўдзіце і абдзіраеце, і гэта братоў!

**9** Або вы ня ведаеце, што няправедныя Валадарства Божага ня возьмуць у спадчыну? Не падманвайце сябе: ані распусьнікі, ані ідалапаклоньнікі, ані чужаложнікі, ані збачэнцы, ані мужаложнікі,

**10** ані злодзеі, ані хціўцы, ані п'яніцы, ані абмоўнікі, ані рабаўнікі ня возьмуць у спадчыну Валадарства Божага.

**11** І гэткімі былі некаторыя, але вы абмытыя, але вы асьвячоныя, але вы апраўданыя ў імя Господа нашага Ісуса Хрыста і ў Духу Бога нашага.

**12** Усё мне можна, але ня ўсё карысна; усё мне можна, але нішто ня будзе валодаць мною.

**13** Ежа для жывата, і жывот для ежы; але Бог зынішчыць і тое, і другое. Цела ж не для распусты, але для Господа, і Госпад — для цела.

**14** А Бог і Госпада ўваскрасіў, і нас уваскрасіць сілаю Сваёю.

**15** Хіба вы ня ведаеце, што целы вашыя ёсьць члены Хрыстовыя? Дык іх ж, узяўшы члены Хрыста, зраблю іх членамі распусьніцы? Няхай ня станеца!

**16** Або вы ня ведаеце, што той, хто злучаеца з распусьніцаю, ёсьць адно цела [з ёю]? Бо сказана: “Будуць двое адным целам”.

**17** А хто злучаеца з Госпадам, ёсьць адзін дух [з Ім].

**18** Уцякайце ад распусты. Усякі грэх, які робіць чалавек, ёсьць звонку цела, а распусьнік грашыць супраць уласнага цела.

**19** Або вы ня ведаеце, што цела вашае ёсьць бажніца Духа Святога, Які ў вас, Якога вы маеце ад Бога, і што вы не свае?

**20** Бо вы купленыя дарагою цаною. Таму слаўце Бога ў целе вашым і ў духу вашым, якія ёсьць Божыя.

## 1 Кар 7

**1** А адносна таго, пра што вы пісалі да мяне, дык добра чалавеку не дакранацца да жанчыны,

**2** але, з увагі на распусту, кожны няхай мае сваю жонку, і кожная няхай мае свайго мужа.

**3** Муж няхай аддае жонцы належную зычлівасць; падобна і жонка мужу.

**4** Жонка не валодае сваім целам, але муж; падобна і муж не валодае сваім целам, але жонка.

**5** Не ўхіляйцеся адзін ад аднаго, хіба па згодзе, на час, каб быць свабоднымі для посту і малітвы, і зноў у гэтым будзьце разам, каб не спакушаў вас шатан праз няўстрыманасць вашую.

**6** А кажу гэтае як дазвол, а не як загад.

**7** Бо хачу, каб усе людзі былі, як і я, але кожны мае свой дар ад Бога, адзін так, другі гэтак.

**8** А нежанатым і ўдовам кажу: добра ім, калі застануцца, як я;

**9** а калі не ўстрымяюцца, няхай жэнняцца, бо лепш ажаніцца, чым распалацца.

**10** Тым жа, што пажаніліся, ня я загадваю, але Госпад: жонцы — не разлучацца з мужам,

**11** а калі разлучыцца, няхай застаецца бяз мужа ці няхай пагодзіцца з мужам; і мужу — не пакідаць жонкі.

**12** А іншым кажу я, ня Госпад: калі нейкі брат мае жонку бязъверную, і яна згаджаецца жыць з ім, няхай ён не пакідае яе;

**13** і жонка, якая мае мужа бязъвернага, і ён згаджаецца жыць з ёю, няхай не пакідае яго.

**14** Бо муж бязъверны асьвячаецца ў жонцы, і жонка бязъверная асьвячаецца ў мужу; бо інакш дзеци вашыя былі б нячыстыя, а цяпер яны — **СЬВЯТЫЯ**.

**15** А калі бязъверны разлучаецца, няхай разлучаецца; брат ці сястра ў гэтакіх [выпадках] не прыняволеный, бо да супакою паклікаў нас Бог.

**16** Бо з чаго ты ведаеш, жонка, ці ня збавіш мужа? Або ты, муж, з чаго ведаеш, ці ня збавіш жонку?

**17** Толькі кожны няхай ходзіць так, як Бог яму надзяліў, і кожны, як Госпад паклікаў. І гэтак я загадваю ва ўсіх цэрквах.

**18** Пакліканы хтоabrэзаным? Няхай не хаваецца. Пакліканы хто ўнеабразаныні? Няхай не абрэзваецца.

**19** Абраразаныне ёсьць нішто, і неабразаныне ёсьць нішто, але [важнае] захоўваныне прыказаныняў Божых.

**20** Кожны няхай застаецца ў тым пакліканыні, у якім пакліканы.

**21** Слугою ты пакліканы? Не табе клапаціцца, але, калі можаш стацца вольным, лепш скарыстайся.

**22** Бо слуга, пакліканы ў Госпадзе, ёсьць вызваленец Госпадавы; падобна і той, хто пакліканы вольным, ёсьць слуга Хрыстовы.

**23** Вы куплены дарагою цаною; не рабіцесь слугамі людзей.

**24** Кожны ў якім [стане] пакліканы, браты, у такім няхай застаецца перад Богам.

**25** Адносна дзявоцтва я ня маю загаду ад Госпада, але даю параду, як той, над кім зълітаваўся Госпад, каб

быць яму верным.

**26** Дык лічу за добрае дзеля цяперашняе патрэбы, што добра чалавеку гэтак быць.

**27** Ты злучаны з жонкаю? Не шукай разводу. Ты вольны ад жонкі? Не шукай жонкі.

**28** А калі і ажэнішся, не зграшыщ; і калі дзяўчына пойдзе замуж, не зграшыць. Гэткія будуць мець прыгнёт у целе, а я вас шкадую.

**29** Але кажу вам, браты: час ужо наблізіўся; таму тыя, што маюць жонак, павінны быць як ня маюць;

**30** і тыя, што плачуць, як ня плачуць; і тыя, што радуюцца, як ня радуюцца; і тыя, што купляюць, як не набываюць;

**31** і тыя, што карыстаюцца гэтым съветам, як не карыстаюцца; бо праходзіць кшталт гэтага съвету.

**32** А я хачу, каб вы былі бяз клопату. Нежанаты клапоціцца пра тое, што Госпада, як дагадзіць Госпаду,

**33** а жанаты клапоціцца пра тое, што съвету, як дагадзіць жонцы.

**34** Ёсьць розніца між жонкай і дзяўчынай: незамужняя клапоціцца пра тое, што Госпада, як дагадзіць Госпаду, каб быць съвятою і целам, і духам; а замужняя клапоціцца пра тое, што съвету, як дагадзіць мужу.

**35** А гэта кажу дзеля вашай жа карысыці, не каб накінуць на вас пятлю, але каб вы паважна і адпаведна [стаялі пры] Госпадзе без перашкодаў.

**36** А калі нехта лічыць за непрыстойнае для свае дзяўчыны, каб яна, перацьвіўшы, так і засталася, няхай робіць, як хоча; [гэтым] не зграшыць, няхай жэняцца.

**37** А хто стаў у сэрцы непарушна і, ня маючи патрэбы, але ўладу маючи над воляй сваёй, судзіў гэтак у

сэрцы сваім, каб захаваць сваё дзявоцтва, той добра робіць.

**38** Так што хто аддае замуж, добра робіць; а хто не аддае, лепш робіць.

**39** Жонка звязана законам да таго часу, пакуль жыве ейны муж; а калі муж ейны памрэ, яна вольная выйсьці замуж за каго хоча, толькі ў Госпадзе.

**40** Але яна шчасльвейшая, калі застанецца так, паводле маёй парады; а я думаю, што і я маю Духа Божага.

## 1 Кар 8

**1** Адносна ахвяраў ідалам мы ведаем, бо маем усякае веданье. Але веданье робіць ганарыстым, а любоў будзе.

**2** А калі хто думае, што ён нешта ведае, той яшчэ нічога не разумее, як трэба разумець.

**3** А калі хто любіць Бога, той мае разуменьне ад Яго.

**4** Дык адносна ежы, ахвяраванай ідалам, мы ведаем, што ідал у съвеце — **нішто**, і што няма іншага Бога, акрамя Аднаго.

**5** Бо хаця і ёсьць гэтак званыя богі, ці ў небе, ці на зямлі, бо ёсьць шмат багоў і шмат гаспадароў,

**6** але ў нас адзін Бог Айцец, з Якога ўсё, і мы для Яго; і адзін Госпад Ісус Хрыстос, праз Якога ўсё, і мы праз Яго.

**7** Але не ў-ва ўсіх такое веданье; некаторыя і дагэтуль з сумленьнем, [якое прызнае] ідалаў, і ядуць [ахвяраванае ідалам] як ахвяры ідалам, і слабое сумленье іхняе апаганьваецца.

**8** А ежа не набліжае нас да Бога, бо ані калі ямо, не набываєм, ані калі не ямо, не губляем.

**9** Але глядзіце, каб вашая ўлада ня сталася спатыкненiem для нядужых.

**10** Бо калі хто ўбачыць, што ты, які маеш веданьне, узълягаеш у паганская бажніцы, ці сумленьне яго, як слабога, не збудуецца, каб есьці ахвяры ідалам?

**11** І праз тваё веданьне загіне нядужы брат, за якога памёр Хрыстос.

**12** А гэтак грэшачы супраць братоў і б'ючы па слабым сумленьні іхнім, вы грашыцё супраць Хрыста.

**13** Дзеля гэтага, калі ежа горшыць брата майго, ня буду есьці мяса давеку, каб ня горшыць брата майго.

## 1 Кар 9

**1** Ці я не апостал? Ці я ня вольны? Ці я ня бачыў Ісуса Хрыста, Господа нашага? Ці вы — не мая справа ў Госпадзе?

**2** Калі для другіх я не апостал, але не для вас; бо пячатка майго апостальства — гэта вы ў Госпадзе.

**3** Вось такая мая абарона перад тымі, якія судзяць мяне.

**4** Ці мы ня маём улады есьці і піць?

**5** Ці ня маём улады хадзіць з сястрою жонкаю, як і пазасталыя апосталы, і браты Госпадавы, і Кіфа?

**6** Ці адзін я і Барнаба ня маём улады не працеваць?

**7** Хто калі служыць у войску на свой кошт? Хто садзіць вінаград і ня есьць пладоў яго? Ці хто пасе статак і ня есьць малака ад статку?

**8** Ці толькі па-чалавечаму я гэтае гавару? Ці ня кажа гэтае самае і Закон?

**9** Бо ў Законе Майсея напісана: «Не завязвай пысы валу, які малоціць». Ці пра валоў клапоціцца Бог?

**10** Ці дзеля нас наогул гаворыць? Бо дзеля нас напісана, што той, хто арэ, павінен араць з надзеяй, і той, хто малоціць, [малаціць] з надзеяй атрымаць тое, на што спадзяеца.

**11** Калі мы пасеялі ў вас духоўнае, ці вялікая рэч, калі пажнем у вас цялеснае?

**12** Калі другія атрымліваюць уладу над вамі, ці ня больш мы? Але мы не скарысталі з гэтае ўлады, але ўсё вытрымліваем, каб не ўчыніць якое перашкоды Эвангельлю Хрыстоваму.

**13** Ці вы ня ведаецце, што тыя, якія пры съвятым працуюць, ядуць са съвятыні? Што тыя, якія паслугуюць пры ахвярніку, бяруць частку ад ахвярніка?

**14** Гэтак і Госпад загадаў тым, якія абвяшчаюць Эвангельле, жыць ад Эвангельля.

**15** Але я нічым з гэтага не скарыстаўся; напісаў жа гэтае не дзеля таго, каб гэтак было для мяне, бо для мяне лепш памерці, чым каб хто прынізіў пахвалу маю.

**16** Бо, калі я абвяшчаю Эвангельле, няма мне чым хвалицца, бо аваўязак ляжыць на мне, і гора мне, калі я не абвяшчаю Эвангельля.

**17** Бо калі я раблю гэтае сваёй ахвотай, маю нагароду, а калі супраць волі, [выконваю] даверанае гаспадараўанье.

**18** Дык якая мая нагарода? Што, дабравесьцячы, бяз платы выкладаю Эвангельле Хрыстовае, не карыстаючыся маёю ўладаю ў Эвангельлі.

**19** Бо, будучы вольным ад усіх, я паняволіў сябе ўсім, каб многіх здабыць.

**20** І я стаўся для Юдэяў, як Юдэй, каб здабыць Юдэяў; для тых, якія пад Законам, — як той, што пад Законам, каб здабыць тых, якія пад Законам;

**21** для тых, якія без Закону, — як без Закону, ня будучы без Закону перад Богам, але пад законам Хрыста, каб здабыць тых, якія без Закону;

**22** я стаўся для тых, якія слабыя, як слабы, каб здабыць

тых, якія слабыя. Для ўсіх я стаўся ўсім, каб хоць некага збавіць.

**23** А гэта я раблю дзеля Эвангельля, каб стацца ўдзельнікам яго.

**24** Ці вы ня ведаецце, што тыя, якія бягуць на стадыёне, бягуць усе, але адзін атрымлівае ўзнагароду? Дык бяжыше, каб атрымаць.

**25** А кожны, хто змагаецца, устрымліваецца ад усяго: тыя, каб атрымаць вянок зынішчальны, а мы — незынішчальны.

**26** Дык я бягу, не як на няпэўнае, змагаюся, не як паветра б'ючы,

**27** але я вымучваю і няволю цела маё, каб, абвяшчаючы другім, самому ня стацца няздатным.

## 1 Кар 10

**1** Не хачу, браты, каб вы ня ведалі, што бацькі нашыя ўсе былі пад воблакам, і ўсе прайшли праз мора,

**2** і ўсе ахрысьціліся ў Майсея ў воблаку і ў моры,

**3** і ўсе елі тую самую духоўную ежу,

**4** і ўсе пілі тое самае духоўнае пітво, бо пілі з духоўнае скалы, якая ішла за імі, а скала гэтая быў Хрыстос.

**5** Але ня многіх з іх упадабаў Бог, бо яны палеглі ў пустыні.

**6** А гэта сталася прыкладам для нас, каб мы ня мелі пажадання ліха, як пажадалі яны.

**7** Ня будзьце таксама ідалапаклоньнікамі, як некаторыя з іх, як напісана: «Народ пасеў есыці і піць, і ўстаў гуляць».

**8** Таксама ня будзем рабіць распusty, як некаторыя з іх распustавалі, і ў адзін дзень загінула дваццаць тры тысячи.

**9** Таксама ня будзем спакушаць Хрыста, як некаторыя з іх спакушалі і загінулі ад зъмеяў.

**10** Таксама не нарақайце, як некаторыя з іх наракалі і загінулі ад нішчыцеля.

**11** А ўсё гэтае здарылася з імі ў прыклад і напісана дзеля напамінаньня нам, на якіх канец вякоў прыйшоў.

**12** Так што, хто думае, што стаіць, няхай съцеражэцца, каб ня ўпасыці.

**13** Вас наведала спакуса ня іншая, як чалавечая. Але верны Бог, Які не пакіне вас быць спакушанымі больш, чым вы можаце, але са спакусай зробіць і выхад, каб вы маглі перанесыці.

**14** Таму, улюблёныя мае, уцякайце ад ідалапаклонства.

**15** Кажу, як да мудрых; судзіце самі, што кажу.

**16** Келіх дабраслаўленыя, які дабраслаўляем, ці ня ёсьць супольнасьць Крыві Хрыстовае? Хлеб, які ламаем, ці ня ёсьць супольнасьць Цела Хрыстовага?

**17** Як адзін хлеб, так і адно цела мы, многія, бо ўсе мы атрымліваем адзін хлеб.

**18** Паглядзіце на Ізраіль паводле цела: ці тыя, якія ядуць ахвяраванае, ня ёсьць супольнікамі ахвярніка?

**19** Дык што я кажу? Ці ідал ёсьць нечым? Ці ахвяра ідалам нечым ёсьць?

**20** Але тое, што заколваюць пагане, для дэманаў заколваюць, а не для Бога. А я не хачу, каб вы сталіся супольнікамі дэманаў.

**21** Ня можаце піць келіх Господа і келіх дэманаў; ня можаце ўдзельнічаць у стале Господа і стале дэманаў.

**22** Ці будзем раздражняць Господа? Ці мы дужэйшыя за Яго?

**23** Усё мне можна, але ня ўсё карысна; усё мне можна, але ня ўсё будзе.

**24** Ніхто няхай не шукае свайго, але кожны таго, што для іншага.

**25** Усё, што продаецца на рэзыніцы, ешце, не дасьледуючы дзеля сумленъня,

**26** бо Госпадава зямля і што напаўняе яе.

**27** А калі хто з бязьверных пакліча вас, і вы захочаце пайсьці, ешце ўсё, што дадуць, нічога не дасьледуючы дзеля сумленъня.

**28** А калі хто скажа вам: «Гэта ахвяра ідалам», — **НЯ** ешче дзеля таго, хто паведаміў, і дзеля сумленъня, бо Госпадава зямля і што напаўняе яе.

**29** А пра сумленъне кажу не тваё, але іншага; бо дзеля чаго мая свобода мае быць суджана чужым сумленънем?

**30** Калі я ў ласцы атрымліваю, навошта блюзыніць на мяне за тое, за што я дзякую?

**31** Дык ці ясьцё, ці п'іщё, ці нешта робіце, усё рабіце на славу Божую.

**32** Ня станьцесь спатыкненънем ані для Юдэяў, ані для Грэкаў, ані для царквы Божай,

**33** як і я дагаджаю ўсім у-ва ўсім, шукаючы не для сябе карысьці, але для многіх, каб яны былі збаўленыя.

## 1 Кар 11

**1** Станьцесь пераймальнікамі маймі, як і я — Хрыста.

**2** Хвалю вас, браты, што вы ўсё маё памятаеце і трymaeцеся традыціі так, як я перадаў вам.

**3** Хачу, каб вы ведалі, што ўсякаму мужу галава Хрыстос, а галава жонцы — муж, а галава Хрысту — Бог.

**4** Усякі муж, які моліцца або прарочыць з накрытаю галавою, сароміць сваю галаву.

**5** А ўсякая жанчына, якая моліцца або прарочыць з ненакрытаю галавою, сароміць сваю галаву, бо гэта тое самае, быццам яна паголеная.

**6** Бо, калі жанчына не накрывае галавы, няхай стрыжэцца; а калі жанчыне сорамна стрыгчыся ці галіцца, няхай накрывае галаву.

**7** *Бо муж не павінен накрываць галаву, бо ён — вобраз і слава Бога; а жонка ёсьць слава мужа.*

**8** *Бо ня муж ад жонкі, але жонка ад мужа.*

**9** *І ня муж створаны праз жонку, але жонка праз мужа.*

**10** *Дзеля гэтага жонка павінна мець на галаве [знак] улады дзеля анёлаў.*

**11** *Зрэшты, ані муж бяз жонкі, ані жонка бяз мужа, у Госпадзе.*

**12** *Бо як жонка ад мужа, так і муж праз жонку, а ўсе — ад Бога.*

**13** *Судзіце самі ў сабе, ці належыць жанчыне з ненакрытай галавою маліцца Богу?*

**14** *Ці сама прырода ня вучыць вас, што калі мужчына расыціць валасы, гэта ганьба для яго,*

**15** *а калі жанчына расыціць валасы, гэта слава для яе, бо валасы дадзеныя ёй замест адзеньня.*

**16** *А калі хто думае спрачацца, мы ня маєм гэткага звычаю, ані цэрквы Божыя.*

**17** *А загадваючы гэтае, не хвалю вас, бо вы зыходзіцесь не на лепшае, але на горшое.*

**18** *Бо, па-першае, чую, што калі вы зыходзіцесь ў царкве, між вамі ёсьць падзел, і я часткова веру,*

**19** *бо мусяць быць між вамі і герэзіі, каб вартыя выявіліся між вами.*

**20** *Далей, калі вы зыходзіцесь разам, няма [ў вас] спажываньня вячэры Госпадавай,*

**21** *бо кожны съпяшаецца зъесыці ўласную вячэру, і адзін [застаецца] галодным, а другі ўпіваецца.*

**22** *Хіба вы дамоў ня маецце, каб есьці і піць? Або пагарджаеце царквою Божаю і сароміце тых, якія ня маюць? Што скажу вам? Ці пахвалю вас за гэтае? Не*

пахвалю.

**23** Бо я ад Госпада прыняў і тое вам перадаў, што Госпад Ісус у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб **24** і, падзякаваўшы, паламаў і сказаў: «Вазьміце, ешце, гэта ёсьць Цела Маё, якое за вас ломіцца. Рабіце гэта на ўспамін пра Мяне».

**25** Таксама і келіх паслья вячэры, кажучы: «Гэты келіх ёсьць Новы Запавет у Крыві Маёй. Гэта рабіце, калі будзеце піць, на ўспамін пра Мяне».

**26** Бо кожны раз, калі вы ясьцё хлеб гэты і п’іцё келіх гэты, съмерць Госпада абвяшчаецце, аж пакуль Ён прыйдзе.

**27** Так што хто ёсьць хлеб гэты ці п’е келіх Госпадавы нягодна, вінны будзе Цела і Крыві Госпадавай.

**28** Няхай жа выпрабоўвае сябе чалавек і гэтак няхай ёсьць з хлеба гэтага і п’е з келіха гэтага.

**29** Бо хто ёсьць і п’е нягодна, той ёсьць і п’е прысуд сабе, не зважаючы на Цела Госпадава.

**30** Дзеля гэтага сярод вас шмат слабых і хворых, і даволі памірае.

**31** Бо калі мы зважаем на саміх сябе, ня будзем суджанымі.

**32** А калі мы суджаныя, Госпад карае нас, каб не былі мы асуджаныя разам са съветам.

**33** Так што, браты мае, зыходзячыся на вячэру, адзін на аднаго чакайце.

**34** А калі хто галодны, няхай ёсьць дома, каб зьбірацца вам не на асуджэнне. А пра ўсё пазасталае загадаю, калі прыйду.

## 1 Кар 12

**1** Адносна ж духоўных [дароў], браты, не хачу, каб вы ня ведалі.

**2** Вы ведаецце, што, калі былі вы паганамі, да ідалаў безгалосых скіроўваліся, быццам вялі вас.

**3** Дзеля гэтага паведамляю вам, што ніхто, хто гаворыць у Духу Божым, ня скажа праклёну на Ісуса; і ніхто ня можа назваць Ісуса Госпадам, як толькі ў Духу Святым.

**4** Ёсьць адрозненъні ў дарах, але Дух той самы;

**5** і ёсьць адрозненъні ў служэнънях, але Госпад той самы;

**6** і ёсьць адрозненъні ў дзеяньнях, але Бог той самы, Які ўсё ў-ва ўсіх робіць.

**7** А кожнаму даецца выяўленъне Духа дзеля карысці.

**8** Бо адному даецца праз Духа слова мудрасыці, а другому — слова веданъня праз таго самага Духа;

**9** а іншаму — вера ў тым самым Духу; а другому — дары азрадаўлянъня ў тым самым Духу;

**10** іншаму — рабіць цуды, іншаму — прароцтва, іншаму — распазнаванъне духаў, іншаму — разнастайныя мовы, а іншаму — тлумачэнъне моваў.

**11** А ўсё гэтае робіць адзін і той самы Дух, надзяляючы кожнага асобна, як Ён хоча.

**12** Бо як цела адно, але мае шмат членаў, і ўсе члены аднаго цела, хоць іх і шмат, ёсьць адно цела, гэтак і Хрыстос.

**13** Бо мы ўсе адным Духам ахрышчаны ў адно цела, ці Юдэі, ці Грэкі, ці слугі, ці вольныя, і ўсе напоены адным Духам.

**14** Бо і цела — гэта не адзін член, але шмат.

**15** Калі скажа нага: «Як я не рука, я не ад цела», хіба дзеля гэтага яна не ад цела?

**16** І калі скажа вуха: «Як я ня вока, я не ад цела», хіба дзеля гэтага яно не ад цела?

**17** Калі ўсё цела — вока, дзе слых? Калі ўсё — слых,  
дзе нюх?

**18** Але цяпер Бог разъясціў члены, кожны з іх  
асобна, у целе, як Сам хацеў.

**19** А калі б усе былі адзін член, дзе цела?

**20** Але цяпер членаў шмат, а цела адно.

**21** Ня можа вока сказаць руцэ: «Я ня маю ў табе  
патрэбы», або таксама галава нагам: «Я ня маю ў вас  
патрэбы».

**22** Але члены цела, якія лічацца слабейшымі, нашмат  
больш патрэбныя,

**23** і тыя, якія нам падаюцца менш пачэснымі ў целе,  
атачаем асаблівай пашанай, і нашыя непрыстойныя  
[члены] маюць асаблівую павагу.

**24** А нашыя паважаныя [члены] ня маюць [такой]  
патрэбы. Але Бог спалучыў цела, даўши тым, якія  
маюць недахопы, асаблівую пашану,

**25** каб не было падзелу ў целе, але члены адзін пра  
аднаго клапацліся.

**26** І калі церпіць адзін член, церпяць з ім усе члены;  
каляі славіцца адзін член, радуюцца з ім усе члены.

**27** Вы ж — Цела Хрыстовае, а паасобна — члены.

**28** І адных Бог паставіў у царкве, па-першае,  
апосталамі, па-другое, прарокамі, па-трэцяе,  
настаўнікамі; пасыля — [тых, хто мае] сілы,  
пасыля — дары аздараўляньня, дапамаганья,  
гаспадараваньня, разнастайныя мовы.

**29** Ці ўсе апосталы? Ці ўсе прарокі? Ці ўсе настаўнікі?  
Ці ўсе сілы?

**30** Ці ўсе маюць дары аздараўляньня? Ці ўсе гавораць  
мовамі? Ці ўсе тлумачаць?

**31** Рупцесься пра дары большыя, і я пакажу вам шлях  
яшчэ лепшы.

## 1 Кар 13

**1** Калі я гавару мовамі чалавечымі і анёльскімі, а любові ня маю, я — **медзь**, якая зывініць, ці цымбалы, якія гудуць.

**2** І калі я маю прароцтва, і ведаю ўсе тайны і ўсякае веданьне, і калі маю ўсю веру, каб і горы перастаўляць, а любові ня маю, я — **нішто**.

**3** І калі я раздам усю маёмасьць маю, і аддам цела маё на спаленъне, а любові ня маю, няма мне ніякае карысці.

**4** Любоў доўга церпіць, робіць добро; любоў не зайдросціць; любоў не вывышаецца, не надзімаецца,

**5** ня робіць непрыстойнага, не шукае свайго, ня гневаецца, ня думае ліхога,

**6** ня радуецца з няправеднасці, але цешыцца з праўды;

**7** усё вытрымлівае, усяму верыць, на ўсё спадзяеца, усё трывае.

**8** Любоў ніколі ня зынікне, калі нават прароцтвы зынікнуць, калі мовы змоўкнуць, калі веданьне зынішчыцца.

**9** Бо мы часткова ведаем і часткова практычным;

**10** а калі прыйдзе дасканалае, тады тое, што частковае, зынікне.

**11** Калі я быў немаўлём, як немаўлятка гаварыў, як немаўлятка думаў; а калі стаўся мужам, пакінуў тое, што немаўляці.

**12** Бо цяпер мы бачым праз [мутнае] шкло, невыразна; а тады — ablіčcam да ablіčcha; цяпер я разумею часткова, а тады пазнаю [гэтаксама], як я сам пазнаны.

**13** А цяпер застающца вера, надзея, любоў — гэтыя тры; але большая з іх — любоў.

## 1 Кар 14

**1** Імкніцеся да любові; і рупцеся пра [дары] духоўныя, асабліва пра тое, каб прапорочыць.

**2** Бо хто гаворыць [незнаёмай] моваю, той гаворыць ня людзям, але Богу; бо ніхто ня чуе, [як] ён тайны духам гаворыць.

**3** А хто прапорочыць, той гаворыць людзям на збудаваньне, і на заахвочваньне, і на пацяшэньне.

**4** Хто гаворыць [незнаёмай] моваю, збудоўвае сябе; а хто прапорочыць, царкву збудоўвае.

**5** Хачу, каб вы ўсе гаварылі мовамі, але больш, каб вы прапорочылі, бо той, хто прапорочыць, большы за таго, хто гаворыць мовамі, хіба што ён будзе і тлумачыць, каб царква атрымала збудаваньне.

**6** Цяпер, як я прыйду да вас, браты, гаворачы мовамі, якая вам карысьць, калі ня буду гаворыць да вас ці з адкрыцьцём, ці з веданьнем, ці з прароцтвам, ці з навучаньнем?

**7** Падобна і бяздушныя [рэчы], якія голас даюць, ці жалейка, ці гусълі, калі не даюць разъдзельнасці гукаў, як даведацца, што граюць на жалейцы ці граюць на гусълях?

**8** І калі труба будзе даваць невыразны голас, хто пачне рыхтавацца да бітвы?

**9** Гэтак і вы, калі языком не вымавіце выразнае слова, як зразумеюць, што вы гаворыце? Бо вы будзеце гаворыць на вецер.

**10** Колькі, напрыклад, разнастайных моваў у съвеце, і ніводнае бяз голасу.

**11** Дык калі я ня ведаю значэння мовы, буду чужынцам для таго, хто гаворыць, і той, хто гаворыць, [будзе] для мяне чужынец.

**12** Гэтак і вы, калі рупцеся пра [дары] духоўныя,

шукайце, каб набываць іх дзеля збудаваньня царквы.

**13** Дзеля гэтага той, хто гаворыць [незнамай] моваю, няхай моліцца, каб тлумачыць.

**14** Бо, калі я малюся [незнамай] моваю, дух мой моліцца, а разум мой бяз плоду.

**15** Дык што? Буду маліцца духам, буду маліцца і разумам; буду съпяваць духам, буду съпяваць і разумам.

**16** Бо калі ты будзеш дабраслаўляць духам, як той, хто стаіць на месцы [чалавека] простага, скажа «Амэн» на тваю падзяку, бо ён ня ведае, што ты гаворыш.

**17** Бо ты добра дзякуеш, але іншы не збудоўваецца.

**18** Дзякую Богу майму, больш за ўсіх вас гаворачы мовамі,

**19** але ў царкве хачу лепш сказаць пяць словаў разумам майм, каб і другіх навучыць, чым дзясяткі тысячаў словаў на [незнамай] мове.

**20** Брэты! Ня будзьце дзецымі разумам; на благое будзьце немаўлятамі, а разумам будзьце дасканалымі.

**21** У Законе напісана: «Іншымі мовамі і іншымі вуснамі буду гаворыць да народу гэтага, але і тады не паслушаюць Мяне, — кажа Госпад».

**22** Так што мовы ёсьць на знак не для тых, якія вераць, але для бязъверных; а прароцтва не для бязъверных, але для тых, якія вераць.

**23** Дык калі ўся царква зыйдзецца разам, і ўсе будуць гаварыць мовамі, а ўвойдуть да вас [людзі] простыя ці бязъверныя, ці ня скажуць яны, што вы вар'ящеце?

**24** А калі ўсе прарочаць, і ўвойдзе нейкі чалавек бязъверны ці просты, дык усімі ён дакараны, усімі суджаны,

**25** і гэтак таямніцы сэрца ягонага выяўляюцца, і ён, упаўшы на аблічча, паклоніцца Богу, паведамляючы:

«Праўдзіва, з вамі Бог!»

**26** Дык што, браты? Калі вы зыходзіцеся, кожны з вас мае псальм, мае навучанье, мае [незнаёму] мову, мае адкрыцьцё, мае тлумачэнье; усё няхай будзе на збудаванье.

**27** Калі хто гаворыць [незнаёмай] моваю, [гаварыце] па двое ці, найбольш, па троє, і па чарзе, і адзін няхай тлумачыць.

**28** А калі няма тлумача, няхай маўчыць у царкве, а гаворыць сабе і Богу.

**29** І прарокі няхай гавораць двое ці троє, а іншыя няхай разважаюць.

**30** А калі іншаму з тых, якія сядзяць, [нешта] адкрыеца, першы няхай маўчыць.

**31** Бо ўсе адзін за адным можаце прарочыць, каб усе былі навучаны і ўсе былі сущшаныя.

**32** І духі прарочыя паслухмяныя прарокам,

**33** бо Бог ня ёсьць [Бог] бязладзьдзя, але супакою, як ва ўсіх цэрквах у святых.

**34** Жанчыны вашыя ў цэрквах няхай маўчаць; бо не дазволена ім гаворыць, але каб былі паслухмяныя, як і Закон қажа.

**35** А калі хочуць нечаму навучыцца, няхай пытаюцца дома ў мужоў сваіх, бо сорамна жанчынам гаворыць у царкве.

**36** Ці ад вас выйшла слова Божае? Або ці да вас адных прыйшло?

**37** Калі хто лічыць, што ён прарок ці духоўны, той няхай ведае, што тое, што я пішу вам, ёсьць прыказаныні Госпадавы.

**38** А калі хто ня ведае, няхай ня ведае.

**39** Так што, браты, рупцеся, каб прарочыць, і не забараняйце гаворыць мовамі.

**40** Усё няхай будзе прыстойна і парадкам.

## 1 Кар 15

- 1** Паведамляю вам, браты, Эвангельле, якое я дабравесьціў вам, і якое вы прынялі, і ў якім стаіцё,
- 2** і праз якое збаўляецеся, калі будзеце трymацца таго слова, якое я дабравесьціў вам, калі толькі не надарма паверылі.
- 3** Бо я найперш перадаў вам тое, што і сам прыняў, што Хрыстос памёр за грахі нашыя паводле Пісаньняў,
- 4** і што Ён быў пахаваны і ўваскрос на трэці дзень, паводле Пісаньняў,
- 5** і што Ён зъявіўся Кіфе, а пасъля — Дванаццаці,
- 6** пасъля зъявіўся больш чым пяцістам братам за раз, з якіх многія дагэтуль жывуць, а некаторыя паўміралі;
- 7** пасъля зъявіўся Якубу, пасъля — усім апосталам,
- 8** а апошняму з усіх зъявіўся і мне, быццам неданоску.
- 9** Бо я — найменшы з апосталаў, які ня варты называцца апосталам, бо я перасъледаваў царкву Божую,
- 10** але з ласкі Бога ёсьць тым, кім ёсьць, і ласка Ягоная ў-ва мне не была дарэмнай, але я больш за іх усіх працаваў; дый ня я, але ласка Божая, якая са мною.
- 11** Дык ці я, ці яны, мы гэтак абвяшчаем, і вы гэтак паверылі.
- 12** А калі пра Хрыста абвяшчаецца, што Ён уваскрос з мёртвых, як некаторыя з вас кажуць, што няма ўваскрасеньня мёртвых?
- 13** Калі няма ўваскрасеньня мёртвых, дык і Хрыстос не ўваскрос;
- 14** а калі Хрыстос не ўваскрос, тады дарэмнае і абвяшчэнне нашае, дарэмная і вера вашая.
- 15** А нас знайшлі б фальшивымі съведкамі Божымі, бо мы съведчылі пра Бога, што Ён уваскрасіў Хрыста, Якога не ўваскрашаў, калі мёртвия не ўваскрасаюць.

**16** Бо калі мёртвыя не ўваскрасаюць, дык і Хрыстос не ўваскрос;

**17** а калі Хрыстос не ўваскрос, дык вера вашая марная, вы яшчэ ў грахах ваших.

**18** Таму і тыя, якія памерлі ў Хрысьце, загінулі.

**19** Калі мы толькі ў гэтым жыцьці спадзянемся на Хрыста, мы найбольш жалю годныя з усіх людзей.

**20** Але цяпер Хрыстос уваскрос з мёртвых, стаўся Першынцам сярод памёршых.

**21** Бо як праз чалавека съмерць, гэтак праз чалавека і ўваскрасеньне мёртвых.

**22** Бо як у Адаме ўсе паміраюць, гэтак у Хрысьце ўсе ажывуць,

**23** але кожны — у сваім парадку: Першынец — Хрыстос, пасьля — Христовыя ў прыйсьце Ягонае,

**24** а пасьля — канец, калі Ён перадасьць Валадарства Богу і Айцу, калі зынішчыць усякае начальства, і ўсякую ўладу і сілу,

**25** бо Яму належыць валадарыць, пакуль пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі Свае.

**26** Апошні вораг будзе зынішчаны — съмерць,

**27** бо ўсё падпарадкаваў пад ногі Яго. А калі сказана, што ўсё падпарадкавана, зразумела, што акрамя Таго, Які падпарадкаваў Яму ўсё.

**28** А калі ўсё будзе падпарадкавана Яму, тады і Сам Сын падпарадкуеца Таму, Які падпарадкаваў Яму ўсё, каб быў Бог ўсё ў-ва ўсім.

**29** Іначай, што будуць рабіць тыя, якія хрысьцяца дзеля мёртвых? Калі мёртвыя зусім не ўваскрасаюць, навошта хрысьціца дзеля мёртвых?

**30** Навошта і мы ўсякую гадзіну ў небясьпекы?

**31** Я штодня паміраю, сцвяржае гэта пахвала вашая, якую маю ў Хрысьце Ісусе, Госпадзе нашым.

**32** Калі б я па-чалавечаму змагаўся са звярамі ў Эфэсе, якая мне карысьць, калі мёртвыя не уваскрасаюць? «Будзем есьці і піць, бо заўтра памром!»

**33** Не падманвайце сябе: благія таварысты псуоць добрыя звычаі.

**34** Працьверазіцесь на праведнасць і не грашыце; бо некаторыя [з вас] ня ведаюць Бога, на сорам вам кажу.

**35** Але скажа нехта: «Як уваскрэснуць мёртвыя? Ды ў якім целе прыйдуць?»

**36** Неразумны! Тое, што ты сееш, не ажыве, калі не памрэ.

**37** І тое, што сееш, сееш ня цела, якое будзе, але голае зерне, можа, пшанічнае, ці якое іншае,

**38** а Бог дае яму цела, як хоча, і кожнаму насеніню — сваё цела.

**39** Ня ўсякае цела такое самае цела, але адно цела ў людзей, а іншае цела ў жывёлаў, іншае ў рыбаў, іншае ў птушак.

**40** І [ёсьць] целы нябесныя, і целы зямныя; але адна слава нябесных, а другая — зямных,

**41** іншая слава сонца, і іншая слава месяца, і іншая слава зорак, бо зорка ад зоркі розніцца ў славе.

**42** Гэтак і уваскрасеньне мёртвых: сеецца ў сапсутасці, уваскрашаецца ў незынішчальнасці;

**43** сеецца ў ганьбе, уваскрашаецца ў славе; сеецца ў нядужасці, уваскрашаецца ў моцы;

**44** сеецца цела душэўнае, уваскрашаецца цела духоўнае. Ёсьць цела душэўнае, і ёсьць цела духоўнае.

**45** Гэтак і напісана: «Стайся першы чалавек Адам душою жывою», а апошні Адам — дух, які ажыўляе.

**46** Але спачатку не духоўнае, але душэўнае; духоўнае пасъля.

**47** Першы чалавек — з зямлі, зямны; другі Чалавек — Госпад з неба.

**48** Які зямны, гэтакія і зямныя; і які Нябесны, гэтакія і нябесныя.

**49** І як мы насілі вобраз зямнога, будзем насіць і вобраз Нябеснага.

**50** А тое скажу, браты, што ня могуць цела і кроў успадкаеміць Валадарства Божага, і сапсутасьць не успадкаеміць незынішчальнасці.

**51** Вось, кажу вам тайну: ня ўсе мы памром, але ўсе пераменімся,

**52** у адзін момант, у імгненьне вока, пры апошняй трубе; бо затрубіць, і мёртвыя ўваскрэснуць незынішчальнымі, і мы пераменімся.

**53** Бо зынішчальнае гэтае мусіць апрануща ў незынішчальнасць, і съмяротнае гэтае — апрануща ў несьмяротнасць.

**54** А калі зынішчальнае гэтае апранецца ў незынішчальнасць, і съмяротнае гэтае апранецца ў несьмяротнасць, тады станецца напісаная слова: «Паглынутая съмерць перамогаю».

**55** «Съмерць, дзе тваё джала? Пекла, дзе твая перамога?»

**56** Джала съмерці — грэх, а сіла грэху — закон.

**57** Падзяка ж Богу, Які даў нам перамогу праз Госпада нашага Ісуса Хрыста!

**58** Так што, браты мае ўлюбёныя, будзьце непарушныя, непахісныя, у справе Госпадавай мейце рупнасць заўсёды, ведаючы, што праца вашая не дарэмная перад Госпадам.

## 1 Кар 16

**1** А адносна складак, якія для съвятых, рабіце і вы так, як я загадаў цэрквам Галіцкім:

**2** у першы [дзень] пасъля суботы кожны з вас няхай складае ў сябе і зьбірае паводле таго, як яму вядзеца, каб не рабіць складак тады, калі я прыйду.

**3** А калі я прыйду, пашлю тых, якіх вы вызначыце праз лісты, занесьці дар ваш у Ерусалім.

**4** А калі будзе варта і мне пайсьці, яны пойдуць са мною.

**5** Я ж прыйду да вас, калі прайду Македонію, бо праз Македонію праходжу.

**6** А ў вас, можа быць, затрымаюся, або і перазімую, каб вы мяне праводзілі, куды я пайду.

**7** Бо не хачу бачыць вас цяпер мімаходам, але спадзяюся застацца нейкі час з вамі, калі Госпад дазволіць.

**8** А ў Эфэсе я застануся да Пяцідзясятніцы,

**9** бо для мяне адчыненая вялікія і зручныя дэльверы і шмат супраціўнікаў.

**10** Калі ж прыйдзе Цімафей, глядзіце, каб быў у вас бяз страху; бо ён справу Господа выконвае, як і я.

**11** Дык няхай ніхто не пагарджае ім, а правядзіце яго ў супакоі, каб ён прыйшоў да мяне, бо я чакаю яго з братамі.

**12** Што да брата Апалёса, дык я шмат прасіў яго, каб ён прыйшоў да вас з братамі; ды ён зусім ня меў ахвоты, каб прыйсьці цяпер, але прыйдзе, калі будзе мець час.

**13** Чувайце, стойце ў веры, будзьце мужнымі, умацоўвайцеся.

**14** Усё ў вас няхай будзе ў любові.

**15** Прашу ж вас, браты: вы ведаеце дом Стэфана, што ён ёсьць пачатак Ахай і што яны аддалі сябе на служэнье святым;

**16** дык і вы будзьце паслухмяныя гэтакім і кожнаму, хто дапамагае нам і працуе.

- 17** Я радуюся з прыходу Стэфана, і Фартуната, і Ахаіка,  
што яны дапоўнілі вашую нястачу,
- 18** бо яны супакоілі дух мой і ваш. Дык зважайце на  
такіх.
- 19** Вітаюць вас цэрквы Азійскія. Вітаюць вас шчыра ў  
Госпадзе Акіла і Прыскіла з царквою, якая ў іх доме.
- 20** Вітаюць вас усе браты. Прывітайце адзін аднаго  
пацалункам съвятым.
- 21** Прывітаньне маёй рукою, Паўлавай.
- 22** Калі хто ня любіць Господа Ісуса Хрыста, няхай  
будзе адлучаны! Прыходзіць наш Госпад!
- 23** Ласка Господа Ісуса Хрыста з вамі.
- 24** Любоў мая з усімі вамі ў Хрысьце Ісусе. Амэн.

**Новы Запавет і Кнігі Старога Запавету  
Belarusian New Testament and Books of Old  
Testament**

copyright © 2016 John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Language: беларуская

Contributor: John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

**Новы Запавет і Кнігі Старога Запавету**

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share, redistribute, or adapt this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not use this work for commercial purposes.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2021-05-20

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source files dated 29 Jan 2022

64be8e54-78c4-5277-8d28-9fc3e21a8e86